

ГАНЧАРНЫЯ КЛЕЙМЫ: ПАРАЛЕЛІ І ХРАНАЛОГІЯ

канд. гіст. навук, дац. С.В. ТАРАСАЎ

(Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва, Мінск)

Прасочана храналогія і геаграфія ганчарных клеймаў, праведзены паралелі паміж клеймамі з тэрыторыі Балгарыі, Польшчы, усходнеславянскіх земляў, адзначана іх пераемнасць. Разгледжаны знакі ганчарных клеймаў, прасочана развіццё некаторых з іх. Выказана меркаванне аб tym, што кляймёны посуд мог выкарыстоўвацца ў якасці мernай тары.

Уводзіны. Падставаю для напісання дадзенага артыкула стала патрапіўшае ў нашы руکі даследаванне балгарскага археолага Станчо Станчева «Грынчарски знаци от Плиска, Мадара и Преслав», надрукаванае ў зборніку «Разкопки и проучвания», III. Софія, 1949 г. Балгарскай акадэміі навук і Народнага археалагічнага музея [25].

Клеймы на донцах ганчарных пасудзін, гэтаксама як і клеймы (знакі) на будаўнічай кераміцы X – XII стст., дасёння з'яўляюца адной з неразгаданных таямніц не толькі беларускай, але і ўсёй еўрапейскай археалогіі. Публікацыя на гэтую тэму дастаткова многа, як і публікацыя саміх артэфактаў. Асноўныя гіпотэзы зводзяцца да таго, што клеймы маглі быць магічнымі знакамі, перайшоўшымі з дахрысціянскай традыцыі; асабістымі таварнымі знакамі майстраў-рамеснікаў; знакамі, якія сведчаць аб феадальнай залежнасці рамесніка ад гаспадара; рытуальнымі знакамі, звязанымі з абрадам пахавання; знакамі, якія вызначалі метралагічныя характеристыстыкі посуду; знакамі – элементамі хрысціянскага культа.

Мы не ставім сваёй задачай вылучэнне новай тэорыі альбо аргументаванне папярэдніх. Аднак хо-чам звярнуць увагу на тыпалогію і храналогію ганчарных клеймаў ад Балгарыі да сучаснай Расіі, уключаючы некаторыя краіны Заходняй Еўропы. Мы таксама не прэтэндуем на паўнату скарыстанага матэ-рыялу. Разам з tym, выбарка амаль 30 публікаций на гэтую тэму (у tym ліку публікацыі саміх клеймаў) сама па сабе дастаткова рабітаваныя.

Асноўная частка. Балгарская тыпалогія знакаў паводле С. Станчава ўключае некалькі катэгорый знакаў на донцах гаршчкоў: кола; кола з упісаным ў яго меншым колам, крыжам і іншымі знакамі; знакі ў выглядзе свастыкі; знакі-«краты»; знакі-«відэльцы»; знакі-зоркі і тамгападобныя знакі ў выглядзе літар і «тамгі». Адпаведна аўтару, усе яны абсолютна ідэнтычны па форме і памерам у трох пералічаных балгарскіх гарадах. Датуюцца археалагічнай IX – X стст.

Падобныя клеймы былі знайдзены намі ў публікацыях балгарскага часопіса «Археалогія» за 1969 г., дзе посуд з вёскі Нова Чэрна, у tym ліку і з клеймамі, адносяць да перыяду Першага Балгарскага царства (VIII – першая палова X ст.) [16, с. 31 – 41]. З Пліскі – да IX – XI стст. [1, с. 25 – 35]. Тут назіраюцца падобныя ганчарныя клеймы, як у С. Станчава, з некаторай варыятыўнасцю салірнага (кру-гавога) варыянта. Маецца на ўвазе больш складаны ўпісаны ў круг малюнак.

На тэрыторыі Украіны падобныя клеймы таксама былі знайдзены. Звяртае на сябе ўвагу той факт, што са значайнай колькасці публікаций па археалогіі Украіны клеймаў удалося знайсці не так і багата. Тыя, што сталі даступнымі, таксама падпадаюць пад балгарскую тыпалогію. Але частковая. У першую чаргу, гэта клеймы з выявай круга, двух кругоў, упісанага ў круг крыжа. Але тут з'яўляюцца і арыгінальныя выявы ў выглядзе «двузуба», які даследчыкі звязваюць з княжай адміністрацыяй, і абсолютна ўнікальныя ў выглядзе «яшчаркі». З'яўленне клеймаў звязваецца з X ст. [17, с. 26]. і знаходкі ў Кіеве (горад Уладзіміра) – X – XI стст. [18, с. 80], у Вышгарадзе – другая палова X – XI ст. [19, с. 165]. Пры даследаванні жылых комплексаў у Кіеве на Горадзе Уладзіміра (Дзеньсловы) кераміка з клеймамі траплялася ў комплексах XII – пачатку XIII ст, канца XII – першай паловы XIII ст. [12, с. 241 – 255]. У блізкім кіеўскому кругу і сферы ўплыву гарадзішчы Асавік (120 км на поўдзень ад Смаленска), дзе даследаваны фактычна закрыты археалагічны комплекс XII – XIII стст., знайдзена надзвычай багатая калекцыя посуду з клеймамі на донцах. Усе яны адносяцца да XII – XIII стст. [20, с. 107 – 108]. На тэрыторыі Польшчы клеймы на донцах ганчарных гаршчкоў (у tym ліку, падобныя і аналагічныя балгарскім) датуюцца «позней фазай ранняга сярэднявечча», другой паловай XI – першай паловай XIII ст., канцом XIII – першай паловай XIV ст. (Michnik M., Szwed R.; Nowaczyk K., Nowaczyk L.; Gralak T.). Клеймы на гаршчках з Гданьска датуюцца другой паловай X – XI ст. [6, с. 320-321]. На Усход ад беларускіх земляў знайдзеныя клеймы на донцах гаршчкоў (таксама аналагічныя балгарскім) датуюцца ў Плёсе (Іванаў) – XII – першай паловай XIII ст. [26], у Волагдзе – XIII – XIV стст. [5].

Такім чынам, храналогія распаўсюджання клеймаў на посудзе выглядае наступным чынам. Найбольш старадаўнія паходзяць з тэрыторыі Балгарыі часоў Першага царства (IX – X стст.). Потым – Кіеў, Вышгарад і Гданьск – другая палова X – XI ст. Затым – усход Кіеўскай Русі (Асавік) і ўласна Кіеў – XII – XIII стст. І далей на Усход (Волагда, Плёс) – XII – XIV стст. Якое месца ў гэтай храналогіі займаюць беларускія землі?

Найбольш ранняя датыроўкі посуду з клеймамі (адпаведна даследаваным помнікам) дае А.М. Пла-вінскі: кургановы могільнік Нагоўка, Мядзельскі раён – X – XI стст. [22, с. 74]. Г.В. Штыхаў у манаграфіі

Археалогія

«Крывічы» датуе кургановыя комплексы, дзе знайдзены посуд з клеймамі, XI – XII стст. [28, с. 80]. У манаграфії «Гарады Полацкай зямлі» клеймы на посудзе датуюцца – канцом X – XII ст. [29, с. 125]. XI ст. датуе посуд з клеймамі з помніка Драздова (Талачынскі р-н) В.М. Ляўко [14, с. 81]. Я.Г. Звяруга датуе Кастыцкі могільнік на Вілейшчыне, дзе знайдзены ганчарны посуд з клеймамі, XI – XII стст. [10, с. 175]. Падобна, але больш шырока прадатаваны Ю.А. Зайцам археалагічныя комплексы ў Дрысвятах – XI – XIII стст. [3, с. 238] і ў Менску – другая палова XI – XIII стст. [9, с. 155].

Далей храналагічна ідзе цэлы шэраг археалагічных помнікаў, дзе посуд з клеймамі на донцах датуюцца ў межах XII – XIII стст.: Лоск [3, с. 556], Маскавічы [7, с. 48 – 50], Капланцы [13, с. 207], Віцебск [4, с. 250], Полацк [11, с. 92], Ашмянец (Смаргоншчына) [8, с. 92]. Найбольш познія храналагічныя датыроўкі падобнага посуду ў Воршы – XII – XIV стст. [14, с. 69].

Такім чынам бачна, што не выключаючы X і XI стст., на тэрыторыі Беларусі ганчарныя клеймы часцей датуюцца ў межах XII – XIII стст. і ў XIV ст. знікаюць.

У цэльым, карціна распаўсядження ганчарных клеймаў на помніках, пералічаных вышэй, выглядае наступным чынам. Першыя клеймы з'яўляюцца на тэрыторыі сучаснай Балгарыі ў IX ст. (магчыма, у канцы VIII ст.) і шырока распаўсяджаюцца ў X ст. У X ст. (магчыма, у другой палове X ст.) і па XI ст. ганчарныя клеймы з'яўляюцца на тэрыторыі Польшчы, на тэрыторыі Кіеўскай зямлі. У канцы X – пачатку XI ст. ганчарныя клеймы з'яўляюцца на тэрыторыі Беларусі і атрымліваюць найбольшы распаўсяд у XII – XIII стст. У гэтыя ж стагоддзі (XII – XIII) ганчарныя клеймы з'яўляюцца на ўсход ад беларускіх і кіеўскіх земляў, дзе і праіснуюць па XIV ст.

Сярод розных відаў клеймаў балгарскія даследчыкі ставяць на першае месца клеймы ў выглядзе кола альбо некалькі ўпісанных адно ў другое колаў. Падобная ж клеймы можна лічыць адной з большасцяў як на тэрыторыі Беларусі, так і сумежных краін. Яны знайдзены на Менцы, у Гродна, Ваўкавыску, Віцебску (па В. Ляўко і Т. Бубенька), Драздова (Талачынскі р-н Віцебскай вобласці), Чаркасава (Аршанскі р-н Віцебскай вобласці), у Капланцах. На сумежных тэрыторыях: гарадзішча Асавік, Клоніўскія курганы на Чарнігаўшчыне (В. Моця), у Волагдзе, Плеске, Розані.

Другой, не меньш (а можа і больш) распаўсядженай групай знакаў з'яўляюцца ўпісаныя ў кола крыжы. На Беларусі: Ваўкавыск, Полацк, Віцебск, Гатовіна, Капланцы, Чаркасава. Ёсьць яны і на сумежных тэрыторыях. Па форме гэтыя групы клеймаў абсалютна супадаюць з балгарскімі.

Падобная карціна назіраецца і з іншымі формамі клеймаў, дзе асновай з'яўляецца кола (што натуральна для кружальнага посуду). Аналогіі балгарскім мы знаходзім у выглядзе ўпісанага ў кола крыжа з дыяганалямі (шасці – восьміканцовы крыж), сегменціраванага крыжа (патоўшчаныя лініі), крыжоў, упісанных у некалькі кругоў. Не паглыбляючыся ў семантыку падобных знакаў, можна было б сказаць, што выявы салірных сімвалоў – рэч звычайная для ўсіх (асабліва індаеўрапейскіх народаў) і магла ўзнікнуць самастойна практична ў любым месцы Еўразіі не толькі. Але прыведзеная храналагія дазваляе лічыць іх культурным запазычаннем. Аб чым ніжэй.

Прыблізна тое ж можна казаць і пра з'яўленне на донцах гаршчкоў чатырохканцовых свастык. Аднак, на балгарскіх і вядомых нам украінскіх клеймах простая ў выглядзе тонкіх рысак свастыка адсутнічае, у той час як яна ёсьць на беларускіх, польскіх і расійскіх помніках (налічана 13 узороў). Пры гэтым заўважым, што формы і памеры гэтых знакаў моцна адрозніваюцца, пры тым, што маюць аднолькавае семантычнае значэнне.

Разам з тым, ёсьць адзін тып свастыкі, вельмі арыгінальны па сваёй форме, з'яўленне якога на розных геаграфічных прасторах наўрад ці можна лічыць выпадковасцю. Гэта свастыка ў выглядзе накладзеных па колу адзін на адзін квадратаў з выступаючымі краямі. Ва ўсёй скрыстынай намі літаратуры такі знак быў знайдзены толькі ў Ваўкавыску і Дрысвятах. Нідзе болей яго няма.

Яшчэ адзін цікавы сваёй унікальнасцю балгарскі знак – пяціканцовая зорка са скрыжаванымі рысамі ўнутры. Такі знак на донцы знайдзены ў Полацку, на гарадзішчы Асавік і больш нідзе.

Не меньш рэдкім з'яўляецца балгарскі знак у выглядзе ромба. Сустрэты на помніку Драздова (Талачынскі р-н) і ў кургане Нагоўка (Мядзельскі р-н). У апошнім выпадку ў ромб упісаны чатырохканцовы крыж. Больш ромбы нідзе не сустрэты.

Рэдкім балгарскім знакам з'яўляецца трохканцовы крыж, упісанный у кола. Нам ён трапіўся толькі двойчы: сярод клеймаў Полацка (Раскоп 1, 1988 г.) і на гарадзішчы Асавік.

Не менш цікавымі з'яўляюцца балгарскія клеймы ў выглядзе краты (рашотак). У розных варыянтах яны вядомы ў Гданьску, Ваўкавыску, Заслаўі, Дрысвятах, а таксама на гарадзішчы Асавік. Заўважым, што ў матэрыялах раскопак аўтара ў Полацку таксама знайдзены клеймы ў выглядзе рашотак (5 экз.). Аднак яны нагадваюць прастакутнік, падзелены на сегменты, у той час як балгарскія маюць «адчыненые» бакі.

Такім чынам, ёсьць знакі, распаўсядженне якіх вельмі аблежавана тэрытарыяльна: Балгaries – Беларусь (свастыка ў выглядзе накладзеных квадратаў, ромб); Балгaries – Беларусь – Асавік (пяціканцовая зорка); Балгaries – Польшча – Беларусь – Асавік (краты-рашоткі). Храналагічна гэта выглядае наступным чынам: Балгaries – IX – X стст.; Польша – другая палова X – XI ст.; Беларусь – XI – XII стст; Расія (Асавік) – XII – XIII стст. Храналагічная пераемнасць больш чым паказальна.

Аднак, ёсць і іншая цікавая з'ява. Гэта знакі, якія ні ў якім выглядзе не сустракаюцца ў Балгарыі, але бытуюць на беларускіх, украінскіх і сучасных расійскіх землях. Гэта знакі ў выглядзе дзвузуба і трывзуба. Большаясь даследчыкаў іх адназначна звязвае з княжацкай тамгой Рурыкавічаў. Дзвузубы знайдзены ў Кіеве, Ваўкавыску (ускладнёны), гарадзішчы Асавік (просты). Трывзубы – у Кіеве, Вышгарадзе, курганах Шэставіцы, Менску на Свіслачы, на гарадзішчы Асавік. Але тут патрэбна агаворка, што трывзуб не абавязковы знак Рурыкавічаў, абы чым ніжэй.

Якія можна зрабіць папярэдняі высыновы?

Па-першае, найбольш раннія знакі-клеймы з разгледжаных з'яўляюцца ў Балгарыі.

Па-другое, як ў Балгарыі, так і на іншых тэрыторыях клеймы з'яўляюцца разам з пачаткам выкарыстання ганчарнага кола. І не раней.

Па-трэцяе, выкарыстанне клеймаў на ўсіх небалгарскіх тэрыторыях з'яўляецца запазычаннем.

У чацвёртых, запазычанне робіцца ў выглядзе выкарыстання балгарскай матрыцы (зорка, свастыка-квадраты, ромбы, рапоткі, кольцы і крыжы) альбо ў выглядзе мясцовай перапрацоўкі балгарскай матрыцы (коло і крыжы).

У пятых, з'яўленне клеймаў на донцах гаршчкоў прыводзіць да выкарыстання арыгінальных знакаў мясцовай традыцыі (дзвузубы (магчыма, трывзубы), іншыя знакі, якія мы не разглядаем ў дадзеным даследаванні).

Перш чым выказаць свае меркаванні адносна таго, навошта гэтыя клеймы ставіліся на донцы гаршчкоў, паспрабуем адказаць на пытанне, як яны трапілі на нашы (у першую чаргу) землі. Дзеля гэтага трэба звярнуцца да гісторыі старажытнага Балгарскага царства IX – X стст.

Гэта быў перыяд найвышэйшага пад'ёму Першага Балгарскага царства, якое праіснавала з 681 па 1018 г. IX – X стст. – гэта час праўлення цара Сімёона Вялікага (893 – 927 гг.), калі межы Балгарыі найбольш пашырыліся ад паўвыспы Галіпалі ў Грэцыі і ад Сербіі да Карпацкіх гор на Паўночным Усходзе. Фактычна Вялікая Балгарыя гэтых часоў суесднічала з Польскім княствам, землямі Галіччыны і Валыншчыны, печенегскімі стэпамі і землямі, на якія распаўсюджваліся пратэктарат кіеўскіх князёў (Святаслава, у прыватнасці). Такім чынам, нашы сённяшнія ўяўленні аб Балгарыі як аб краіне за «грыма» межамі, моцна адрозніваюцца ад гісторычных рэалій IX – X стст. Ад сярэднявечных беларускіх земляў гэта была адлегласць «выцягнутай рукі». Прынамсі, бліжэй за «Тмутаракань», куды гайсаў, адпаведна «Слова пра Паход Ігара», Усяслаў Чарадзей.

Балгарскі цар Сімёон замяніў свой тытул «князь» на «базілевс» (цар, імператар), і Візантыйя была вымушана гэта прызнаць. То быў другі ў бягучай гісторыі выпадак пасля Карла Вялікага. Балгарская царква стала першай патрыярхій пасля Центархі (Канстанцінопальскай, Рымскай, Александрыйскай, Атыахійскай і Ерусалімскай). Гэта была першая нацыянальная аўтакефальная (самастойная) царква ў Еўропе. Бурна развіваліся гарады, рамяство і гандаль. Менавіта ад грэкаў балгары запазычылі многія тэхналагічныя навацьці, у тым ліку і ганчарнае кола. Разам з колам на ганчарным посудзе з'явіліся і клеймы. Як пішуць балгарскія даследчыкі, знакі на посудзе сустракаліся ўжо паміж 500 і 900 гг. Але былі рэдкасцю [25, с. 242]. У X ст. яны становішчца распаўсюджанай з'яваю. X ст. – час балгарскага культурнага ўплыву на ўсходнеславянскія землі, які найбольш праявіўся ў распаўсюдзе хрысціянства і літаратурнай пісьмовай мовы. Першы епіскап, які з'явіўся ў Кіеве пасля афіцыйнага прыніцця хрысціянства, быў балгарынам. Сам Святы Кірыл, аўтар першай славянскай азбуکі, прыязджаў ў Херсанес у пошуках мошчаў Св. Клімента. І гэта толькі кароткі пералік славяно-балгарскіх сувязяў гэтага часу.

У дачыненні да нашых ганчарных клеймаў X – пачатак XI ст. можна разглядаць як час, калі разам з выкарыстаннем кола перадавалася традыцыя ставіць клеймы. Верагодней, ў гэты час клеймы перадаваліся як матрыцы, як знакі чагосці, адметнасці і адрознення адных гаршчкоў ад другіх. Тут не важна была дакладная форма і памеры знакаў, толькі іх семантыка. Такім чынам, на наш погляд, з'явіліся шматлікія колы і крыжы, найбольш распаўсюджаныя як у нас, так і ў суседзяў.

Аднак найбольшшае распаўсюджанне як у нас, так і на Кіеўшчыне і ў суседніх землях кляйменне посуду набывае ў XII – XIII стст. Нават можна казаць, што пік прыходзіцца на XII ст., а ў XIII ст. пачынаецца паступовы спад. Цікава, што гэта храналогія перагукаецца з гісторыяй Першага Балгарскага царства.

Ужо ў канцы X ст. на балгар ажыццяўляюць паходы візантыйскі імператар Іаан Цымісхій і кіеўскі князь Святаслаў. Апошні, як вядома, нават сваю сталіцу меўся перанесці ў Дарагостол. Пасля смерці балгарскага цара Самуіла ў 1014 г. Балгарыя была захоплена Візантыйяй. Як гэта адбывалася і якія наступствы меліся для саміх балгар, падрабязна апісаў Леў Дыякан. Апрача візантыйскага панавання, якое доўжылася па 1185 г. і суправаджалаася фізічным вынішчэннем балгар, краіна спазнала крыжовыя паходы 1096 і 1147 гг., пастаянныя напады печенегаў. Нядзіва, што вялікая колькасць этнічных балгар, ратуючы жыццё, апынулася за межамі сваёй дзяржавы. І абсолютна натуральная, што парадунку яны шукалі ў славянамоўным асяроддзі, а не, скажам, у рамана-германскім. Вось якраз яны, непасрэдныя перасяленцы другой паловы XI – пачатку XII стст., і маглі быць носьбітамі шматлікіх культурных і тэхнічных навацьці. У тым ліку і ганчарных клеймаў.

Апошнюю тэзу, на наш погляд, падмацоўваюць тыя з клеймаў, якія носяць адзінкавыя характеристары і складаную форму. Найперш гэта свастыка са складзеных квадратаў. Узоры, знайдзеныя ў Ваўкавыску і Дрысвятах, абсолютна аналагічны балгарскім. Магчыма, яны нават супадаюць па памерах (аб перспект-

Археалогія

тывах падобных даследаванняў ніжэй). И гэта, безумоўна, не матрыца свастыкі як такой, а канкрэтная яе форма, якая магла з’явіцца толькі з самім носьбітам, майстрам-ганчаром. Прычым у першасным, так бы мовіць, не перапрацаваным варыянце. Тоё ж справядліва і для знакаў у выглядзе пяціканцовой зоркі, ромба, часткова рашотак. Астатнія ж клеймы, асабліва ў выглядзе колаў і крыжоў, як найбольш папулярныя і таксама аналагічныя балгарскім, атрымалі і найбольшы распаўсюд. Гаворачы аб балгарах-перасяленцах, мы маём на ўвазе менавіта саміх носьбітаў традыцыі, а не, скажам, прывоз імпартных гаршчкоў з Балгарыі. Перш за ёсё таму, што храналагічны разрыў паміж арыгінальным балгарскім посудам і посудам з аналагічнымі клеймамі на нашых землях складае як мінімум паўтара стагоддзя. Паўтара стагоддзя пабытовы гліняны гаршчок не жыве, калі гэта толькі не кітайская імператарская ваза.

Некалькі словаў аб саміх знаках і іх магчымым выкарыстанні.

З большага знаکі носяць саліярна-агарную сімволіку: Сонца, агонь, касмаганічная повязь неба і зямлі, якая «перапрацоўвалася» хрысціянствам. Яны складаюць абсалютную большасць. Іншыя можна аднесці да ўмоўнай катэгорыі «мясцовой творчасці». Іх таксама многа, аднак яны рэдка паўтараюцца. Сярод апошніх – розныя лініі, літарападобныя знакі, квадраты, розных памераў крыжыкі, нават выявы сабак, яшчаркі ці Маці-Мокаш, як з Маскавічаў.

Асобна ў гэтай катэгорыі знакаў трэба вылучыць тыя, што безумоўна, на наш погляд, можна звязаць з хрысціянскім культам. Сярод іх прости роўнаканцовы, часам патоўшчаны крыж, які знаходзіцца ў цэнтры донца і не кранае краёў пасудзіны-кола. Безумоўна, у дахрысціянскія часы ён таксама меў «саліярны» сэнс: зямля, агонь, вада, паветра. Ён жа з’яўляецца найбольш старажытным у выкарыстанні самых першых хрысціян. Сярод балгарскіх клеймаў яго няма. Але знайдзены ў Полацку (раскопкі Г. Штыхава і аўтара), Дрысвятах, Ваўкавыску, у кургане каля в. Ашмянец, у Гданьску і на гарадзішчы Асавік.

Да безумоўна хрысціянскай сімволікі трэба аднесці, знайдзенае ў Полацку ў 1988 г. на Вялікім пасадзе. Гэта выява крыжа-краслета (перакрыжаваны крыж), які раней называўся Крыж Хрыста, таксама ён меў назыву Тэўтонскі крыж. 4 маленькіх крыжыка па яго канцах сімвалізуюць 4 евангелля. Нідзе апрача Полацка падобных клеймаў не знайдзена. Аднак цікава, што абсалютны аналаг такога крыжа, альбо вытворнага ад іх, упрыгожваюць і сёння купалы цэркви Земенскага (пабудаваны ў XII ст.) і Мулдаўскага (канец другога Балгарскага царства, 1185 – 1396 гг.) манастыроў ў Балгарыі [27, с. 268 – 269, 358 – 359].

Да катэгорыі хрысціянскіх сімвалоў можна аднесці і выяву пяціканцовой зоркі, якая знайдзена, як сказана вышэй, сярод клеймаў у Балгарыі, Полацку і на гарадзішчы Асавік. Зорка іначай называецца «Пентальфа» і ў хрысціянскай традыцыі сімвалізуе пакуты Хрыста – пяць Яго ранаў на крыжы.

Трэцяя катэгорыя – выявы княжацкіх знакаў: двузубы і трывубы. Іх даследчыкі адзінадушна звязваюць з прыналежнасцю (залежнасцю) ганчароў да княжаскага кола. На наш погляд, падобнае меркаванне справядліва ў асноўным толькі да двузубаў, аб чым ніжэй.

Такім чынам, гаварыць аб прыкладным значэнні клеймаў можна толькі разглядаючы першую і трэцюю катэгорыі.

Назіранне за «саліярнымі» клеймамі выяўляе тэндэнцыю, якая прайўляецца ва ўскладненні формы клейма. Перш за ёсё, у павялічэнні колькасці колаў, упісаных адно ў адно, а таксама ў павялічэнні колькасці канцоў крыжа. (Дарэчы, апошня ў хрысціянскай традыцыі павялічваюцца толькі да шасці – так званы Крыж Канстанціна, які пабачыўся імператару ў небе разам з надпісам «in hoc signo vinces» – «з гэтым знакам пераможаш»). Калі не разглядаць дадзеную з’яву (памнажэнне дэталяў) як узмацненне «магічнасці» знака, ці яго-най «мастакай» прывабнасці, то застаецца прызнаць, што гэта можа быць толькі нейкая матэматычная кратнасць. А мы ведаем, што ў гэтыя часы ўсе вымярэнні праводзіліся зыходзячы з метралагічнай кратнасці на два. Любая мера павялічвалася альбо памяншалася ў два разы ў любы бок.

У гэтай сувязі цікавыя назіранні і высновы зрабіў украінскі даследчык Р. Арлоў. Ён слышна заўважыў, што ў артыкулах «Рускай Праўды» і ў ноўгарадскіх граматах маюцца згадкі аб мерах важкіх і сыпучых рэчываў: «куборкі пшана», «куборкі гароху», «вёдры соладу», «гарнцы алею», «ставіца алею», «2 гаршчкі алею». Таксама згадвае грамату Вялікага князя Літоўскага Аляксандра ад 1494 г., дзе мёд мераецца «насаткай», «калодаю» і «пасудзінай» [19, с. 169]. Згаданы даследчык робіць цікавыя высновы, што клеймы маглі быць звязаны з агульнай дзяржаўнай сістэмай мер, неабходнай не толькі для гандлю, але і для ўсіх відаў разлікаў. У тым ліку і сплючвання падаткаў [19, с. 167]. У яе аснову магла быць пакладзена добра распрацаваная антычная метралагічна сістэма, якая мела свае эталоны. Падцвярджае гэтыя думкі і той факт, што з канца X – пачатку XI ст. пачаў адчывацца недахоп ў грашова-манетных рэсурсах, а XII – XIII стст. дык і ўвогуле атрымалі ў навуцы назоў «безманетны перыяд». Таму разлікі не-пастэрні працтвімі з дапамогаю клеймёных гаршчкоў (падобна кратнасці вагавых гірак), выглядае абсалютна натуральна. Да гэтага трэба дадаць і яшчэ адно назіранне: клеймёны гаршчкі былі непрыдатны для гатавання ежы. У выніку выкарыстання іх на вогнішчы, з улікам перападаў тэмпературы, клеймы хутка бы знішчаліся. І гаршчок, такім чынам, губляў бы сваю пачатковую вартасць і прызначэнне.

Заключэнне. Паколькі на вялікім тарным посудзе, накшталт карчагаў, аналагічныя клеймы да-сюль не знайдзены, можна меркаваць, што клеймёны гаршчкі (дакладней іх аб’ём) маглі

выкарыстоўвачца ў дробных і сярэдніх разліках. А з гэтага вынікае, што імі карысталіся самыя шырокія колы тагачаснага грамадства. Практычна ўсе. І паколькі для разліку патрабаваліся канкрэтныя «мерныя» гаршчкі, кляймо ставілася не на ўесь посуд. З пачаткам распаўсюду на нашых і суседніх тэрыторыях пражскага гроша патрэба ў «мерных» гаршчках адпала сама сабой.

Аднак, гэта не азначае, што кляймёны посуд не мог выкарыстоўвачца і з іншымі мэтамі. Як вядома, у значайнай колькасці гаршчкі з клеймамі знайдзены ў пахаваннях (статыстыкі, на жаль, пакуль няма). Пахавальны абраад быў звязаны з сакральнымі ўяўленнямі аб працягу існавання, «жыцця» чалавека ў іншым вымярэнні. Таму і гаршчок з кляймом набываў іншы, сакральны сэнс. Нельга выключачы, што «пахавальны» гаршчкі з клеймамі выбрабляліся адмыслова. Але маглі выкарыстоўвачца і тыя, якія ўжываліся як мера, паколькі яны мелі сваю, больш высокую за звычайны гаршчок вартасць.

Што тычыцца гаршчкоў з клеймамі ў выглядзе княжацкіх знакаў, пзуна, яны ў першую чаргу мусілі падкрэсліваць сацыяльны статус уладальніка. Але ёсьць адно пытанне. Магчыма, што знакі, прыведзеныя Р. Арловым у якасці княжацкіх, на самой справе гэткімі не з'яўлююцца. Па-першы, яны вельмі падобны на балгарскія ў форме «відэльца» і «відэльца з ніжнай рыскай». Па-другое, падобныя знакі былі знайдзены і аўтарам пад час раскопак у Полацку ў 1988 г. у напластаваннях XII ст. Наўрад яны мелі адносіны да кіеўскай княжаскай дынастыі. Па-трэцяе, «відэлец» – вядомы хрысціянскі знак, які выказвае ідэю трыадзінства Бога, гэтаксама як «трохкутнік», «трыліснік», перасякаючыся трох колы і г.д. Дарэчы, гончарнае кляймо ў выглядзе «трылісніка» таксама было знайдзена ў Полацку ў тым жа раскопе. Тут варта адзначыць, што ідэя Святой Троіцы была, на наш погляд, была вельмі актуальная ў тагачасным Полацку. Яна матэрыялізівалася ў манастыры Св. Троіцы пры Сафійскім саборы, у Крыжы Ефрасінні Полацкай.

І апошніе назіранне. Абсалютная большасць кляймёных гаршчкоў знайдзена на гарадзішчах і ў гарадах. А горад у разглядаемы храналагічны перыяд – гэта не толькі месца канцэнтрацыі рамяства, але, у першую чаргу, месца гандлю. Разлічвацца за тавары і паслугі пры адсутнасці манеты выключна «куніцамі і вавёркамі», якія з цягам часу гублялі «таварны» выгляд, відавочна, было нязручна. Ды і дзе гараджаніну-рамесніку налівіць тых «куніц»? Таму версія аднаго з магчымых выкарыстанняў кляймёна-га посуду ў якасці мернай тары падаецца перспектыўнай. Для далейшага даследавання неабходна праводзіць метралагічнае вывучэнне посуду ў цэлым, з вылучэннем посуду з клеймамі.

Р.С. Клеймы на донцах кругавых гаршчкоў, безумоўна, маюць сувязь з клеймамі на будаўнічай кераміцы. І тыя і другія бытуюць у межах адной храналогіі. Клеймы на плінфе аргілі не маглі быць мясцовым «вынаходніцтвам». Ёсьць усе падставы меркаваць, што іх з'яўленне на нашых землях таксама звязана з балгара-балканскай традыцыяй IX – X стст.

ЛІТАРАТУРА

1. Антонова, А. Материалы от сондажни проучивания в Плиска / А. Антонова, Ст. Дамянов // Археология. – София, Выдавецства БАН, 1969. – № 2, год XI. – С. 23 – 34.
2. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 3. Сярэдневяковы перыяд (IX – XIII стст.). – Мінск, Беларуская навука, 2000. – 554 с.
3. Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. – Мінск, Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. – 702 с.
4. Бубенько, Т.С. Средневековый Витебск. Посад – Нижний замок (Х – первая половина XIV в.) / Т.С. Бубенько. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2004. – 276 с.
5. Васильева, Н.Б. Средневековые гончарные кляйма (по материалам раскопок на ул. Бурмагиных, 20) / Н.Б. Васильева // Археология Вологды. История и современность: Сборник статей. – Вологда, 2007. – С. 53 – 61 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.booksite.ru>, свободный. – Загл. с экрана.
6. Гензель, В. Культура и искусство польского Поморья в эпоху раннего средневековья (VIII – XI вв.) / В. Гензель // Славяне и скандинавы. – Москва: Прогресс, 1986. – С. 319 – 321.
7. Дучиц, Л.В. Браславское Поозерье в IX – XIV вв. Историко-археологический очерк / Л.В. Дучиц. – Минск, Навука і тэхніка. – 120 с.
8. Зайкоўскі, Э.М. Даследаванне культавага комплекса Ашмянец. / Э.М. Зайкоўскі // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 2002. – № 17. – С. 181 – 190.
9. Заяц, Ю.А. Новые археологические исследования Верхнего города Минска / Ю.А. Заяц // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 2001. – № 16. – С. 151 – 166.
10. Звяруга, Я.Г. Даследаванне курганных могільнікаў вярхоўя Віліі / Я.Г. Звяруга // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – 2001. – № 3.
11. Здановіч, Н.І., Беларуская паліваная кераміка XI – XVIII стст. / Н.І. Здановіч, А.А. Трусаў. – Мінск, Навука і тэхніка, 1993. – 184 с.
12. Козловский, А.О. Садиба першої половини XIII ст. в «Місті Володимира» Давньего Киева / А.О. Козловский, М.М. Іевлев // Дынеслово: Збірка праць на пошану дійснага члена Національної

Археология

- академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. – Київ: Інститут Археології, 2008. – С. 241 – 255.
13. Кошман, В.І. Гарадзішча Капланцы / В.І. Кошман // Гісторычна-археалагічны зборнік. – 2002. – № 17. – С. 201 – 211.
 14. Левко, О.Н. Средневековое гончарство Северо-Восточной Белоруссии / О.Н. Левко. – Минск, Наука и техника. – 1992. – 127 с.
 15. Материал к экскурсии «Древнерусская керамика Верхнего Поволжья» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://university.tversu.ru/misc/archaeology/ke.htm>, свободный. – Загл. с экрана.
 16. Милчев, Ат. Разкопки и проучивания в м. «Колето» при с. Нова Черна, Силистренски окръг през 1967 г. / Ат. Милчев, Ст.Ангелова // Археология. – София: Выдавецства БАН, 1969. – № 3, год XI. – С. 31 – 41.
 17. Моця, О.П. Населення Південно-руських земель IX – XIII ст. / О.П. Моця. – Київ, Інститут Археології, 1993. – 160 с.
 18. Килиевич, С.Р. Детинец Киева IX – первой половины XIII вв. По материалам археологических исследований / С.Р. Килиевич. – Киев: Наукова думка, 1982. – 176 с., ил.
 19. Орлов, Р.С. Правда Руська і керамічне виробництво XI – XII ст. / Р.С. Орлов // Старожитності Русі – України. Збірник наукових праць. Київська Академія Евробізнесу. – Київ, 1994. – С. 165.
 20. Павлова, К.В. Гончарные клейма городища Осовик / К.В. Павлова // Памятники древности: концепции, открытия, версии. Памяти Василия Дмитриевича Белецкого (1919 – 1997). Т. II. – Санкт-Петербург – Псков, 1997. – С. 107 – 116.
 21. Плавинский, А.М. К вопросу о гончарных клеймах / А.М. Плавинский // Славяне и их соседи (археология, нумизматика, этнология). / Под ред. А.А. Егорейченко. – Минск: Веды, 1998. – С. 58 – 65.
 22. Плавінскі, А.М. Курганны могільнік Нагаўкі / А.М. Плавінскі, М.А. Плавінскі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 6. – Мінск, 2003. – С. 173 – 180.
 23. Село Київське Русі. (за матеріалами південноруських земель). – Київ: Шлях, 2003. – 232 с.
 24. Семянчук, Г. Курганны могільнік каля вёскі Гатовіна Мінскага раёна / Г. Семянчук // Гісторычна-археалагічны зборнік. – 2001. – № 16. – С. 121 – 128.
 25. Станчев, С. Грнъчарски знаци от Плиска, Мадара и Преслав / С. Станчев // Разкопки и проучивания. III. – София, 1949. – С. 235 – 245.
 26. Травкин, П.Н. Гончарные клейма из Плеса / П.Н. Травкин // [Электронны рэсурс]. – Режим доступа: <http://www.travkin-museum.ru/statya04.html>, свободный. – Загл. с экрана.
 27. Чавръков Г. Български манастири / Г.Чавръков, К.Танчев. – София: Септември, 1978. – 378 с.
 28. Штыхаў, Г.В. Крывічы. Па матэрыялах раскопкаў курганай Паўночной Беларусі / Г.В.Штыхаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992 г. – 192 с.
 29. Штыхов, Г.В. Города Полоцкой земли (IX – XIII вв.) / Г.В. Штыхов. – Минск: Наука и техника, 1978. – 160 с.

**АРХЕАЛАГІЧНЫЯ РАЗВЕДКІ НА ГРУНТОВЫМ МОГІЛЬNIКУ
КАЛЯ в. ДОЎГАЕ ГЛЫБОЦКАГА РАЁНА ў 2010 г.**

B. У. ЧАРАЎКО
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)

Прыведзена апісанне археалагічных разведак на грунтовым могільніку каля в. Доўгае Глыбоцкага сельсавета Віцебскай вобласці. Мэтай разведак было даследаванне пахавальных помнікаў XIV – XVIII стст. На могілках былі выяўлены каменныя крыжы, у т. л. са знакамі. Плошча шурфа склада 5 м². Зафіксаваны каменныя надмагільныя канструкцыі, прадстаўленыя суцэльнай вымасткай і аблакадкай магілы камянімі па перыметры. Было ўскрыта два пахаванні, арыентаваных галавой на захад. Стан захаванасці касцякоў дрэнны. Пахавальны інвентар адсутнічаў, аднак знаходка фрагментаў керамічнага гарніка, які адносіцца да паміナルнага інвентару, дазваляе датаваць пахаванні XV – XVI стст.

Уводзіны. У ліпені 2010 г. экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта ажыццяўляла археалагічныя разведкі на тэрыторыі Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. Мэтай было даследаванне пахавальных помнікаў XIV – XVIII стст. Адным з даследаваных аб'ектаў стаў грунтовы могільнік каля вёскі Доўгае, дзе праводзілася шурфоўка.

Асноўная частка. Размяшчэнне і гісторыя вывучэння грунтовага могільніка каля в. Доўгае. Могілкі размешчаны прыблізна ў 0,2 км на паўночны ўсход ад вёскі Доўгае. Вёска адносіцца да Зябкаўскага сельсавета Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. Могілкі складаюцца з трох частак: сучасных дзеючых могілак, закінутага грунтовага могільніка, на якім і праводзілася шурфоўка, і курганнага могільніка.